

**План мерапрыемстваў**  
дзяржаўнай установы “Цэнтралізаваная сістэма дзяржаўных публічных бібліятэк г.Мінска”

на ЧЭРВЕНЬ 2026 года

**Мерапрыемствы могуць быць перанесены па незалежных ад бібліятэк прычынах.  
Даведкі па тэлефонах**

Дата	Мерапрыемствы	Аўдыторыя	Час правед зення
<b>Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы (вул. В.Харужай, 16) тэл. 243-44-32; 242-70-30</b>			
01.06	Дзень інфармацыі. Агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00 – 17.00
01.06 – 21.06	“Дзяцінства – лепшая планета!” – тэматычная кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06 – 07.06	“Аснова жыцця – здоравае наваколле” – кніжная эка- выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
01.06– 30.06	“Босіком бежим по лету” – кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06– 30.06	“Изумрудный город Александра Волкова” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
01.06– 31.08	“Летнее приключеНие” – кніжная выстава-парада	Для шырокага кола чытачоў	
01.06– 31.08	“Летні дворык ля бібліятэкі”: летняе чытанне (інтэлектуальныя актыўнасці, пальчыкавы тэатр, займальныя майстар-класы, кніжныя выставы) – летняя чытальня	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“Інфармаванне аб рабоце Публічнага цэнтра прававой інфармацыі ў бібліятэцы” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	14.00
02.06– 30.06	“Салаўі спяваюць па вясне. Эліза Ажэшка” – кніжная выстава да 185-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
02.06– 30.06	“Безбрежная ширь океана” – тэматычная кніжная выстава да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
02.06, 04.06, 09.06, 11.06, 16.06, 17.06, 23.06, 25.06, 30.06	“Круговые танцы народов мира”: знаёмства з народнымі традыцыямі праз танцавальную культуру – пазнавальная экскурсія ў руху	Для шырокага кола чытачоў	18.00
03.06– 30.06	“Затерянные миры” Хаггарда” – кніжная выстава да 170-годдзя з дня нараджэння Г. Р. Хаггарда	Для шырокага кола чытачоў	
08.06 – 23.06	“За границу по книжным страницам”: захапляльнае падарожжа па краінах і кантынентах – рэкамендацыйная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
08.06	“Познаёмся с новой книгай”: новыя паступленні – кніжная паліца	Для карыстальнікаў сайта	
10.06– 30.06	“Цытадэль мужнасці, гераізму і нескаронасці” – патрыятычная гістарычная выстава да Дня ўсе- народнай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	

15.06 – 30.06	“Смуткуем, помнім, ганарымся” – кніжная выстава-памяць да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
22.06	“Пазнаёмся з новай кнігай”: новыя паступленні – кніжная паліца на сайце	Для карыстальнікаў сайта	
22.06 – 04.07	“Краіна – для моладзі, моладзь – для краіны” – тэматычная кніжна-інфармацыйная выстава да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
22.06 – 05.07	“Народны звычай свой шануем” – кніжная этнавыстава да Дня вышыванкі	Для шырокага кола чытачоў	
22.06 – 05.07	“Гэта наша Спадчына і найвялікшыя каштоўнасці, якія трэба берагчы” – кніжная патрыятычная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
24.06 – 30.06	“Край наш – дзівосны прыстанак загадак і цудаў...”: падарожнік па Беларусі – тэматычная кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
25.06	Кансультацыя адваката	Для шырокага кола чытачоў	10.00 – 13.00
25.06 – 31.07	“Промень шчасця – жыць пад родным небам!” – кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
27.06	Дзень інфармацыі. Агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00 – 17.00
29.06	Дзень інфармацыі. Агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00 – 17.00
30.06	Кансультацыя натарыуса	Для шырокага кола чытачоў	10.00 – 13.00

### Заводскі раён

#### Бібліятэка № 3 імя У.У. Маякоўскага (вул. Бачылы, 2) тэл. 357-35-02; 355-99-01

01.06-30.06	“Дзяцінства – лепшая планета!” – кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Чароўны край дзяцінства” – тэматычная паліца да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Няхай усміхаецца дзяцінства” – кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Нябесная заступніца Беларусі” – кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Дом под крышей голубой” – кніжная экалагічная выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Нябесная заступніца” – кніжная тэматычная паліца да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Вялікае падводнае падарожжа” – кніжная выстава да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Планета Акіян” – кніжная экалагічная выстава да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Подводный мир океанов” – кніжная выстава да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Урокі сяброўства на кніжных старонках” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сяброў	Для шырокага кола чытачоў	

01.06-30.06	“Трагедыя вайны ў памяці народнай” – тэматычная кніжная паліца да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Дзень памяці і смутку” – кніжная выстава да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Сімвал мужнасці і адвагі” – кніжная выстава да 85-годдзя з пачатку абароны Брэсцкай крэпасці	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Спорт вышэйшых дасягненняў” – тэматычная кніжная паліца да Міжнароднага Алімпійскага дня	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Самыя моцныя, самыя трапныя” – кніжная выстава да Міжнароднага Алімпійскага дня	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Помніць і нікогда не забываць!” – кніжная выстава-напамін	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Сімвалы маея краіны” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Роднае слова – лекар для душы” – выстава навінак беларускага кнігавыдання	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Женщины в литературе: прошлое, настоящее, будущее” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Уславім жанчыну!” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Сила и нежность в женских руках” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Рисунки одной короткой жизни” – выстава мастацкіх работ імя А. Рэрых	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Бібліятэка № 11</b> <b>(пр-д Ташкенцкі, 3) тэл. 378-76-55; 379-07-19</b>			
01.06-06.06	“Пад знакам адданасці роднай зямлі”- кніжная выстава-ушанаванне да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-23.06	“Война! Твой горький след и в книгах, что на полке” - тэматычная выстава да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
04.06	“Летняя библиотека”- бібліяпляцоўка	Для шырокага кола чытачоў	11.00
26.06-27.06	“Читай и удивляйся!”- літаратурны прагляд навінак. Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Бібліятэка № 13</b> <b>(вул. Народная, 43а) тэл. 352-30-34; 267-47-68</b>			
08.06	“Лёс мастака” – анлайн-практыкаванне да 130 год з дня нараджэння М.Філіповіча	Для карыстальнікаў сайта	
15.06-25.06	“Читаем книги о войне” - тэматычны прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
24.04	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 9</b> <b>(вул. Убарэвіча, 44) тэл. 377-16-44; 377-44-81</b>			
01.06-30.06	“Застаўся ў сэрцы вечны след Вайны” - кніжная выстава да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Забытыя кнігі жадаюць пазнаёміцца” – кніжная выстава-прагляд	Для шырокага кола чытачоў	
01.06	“У краіне шчаслівага дзяцінства”- гульнявая праграма да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00

02.06	“У свеце прыроды” - віктарына	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06	“Па старонках любімых кніг і часопісаў” – гульнявая праграма	Для навучэнцаў СШ	11.00
10.06	“Вясёлы ўрок здароўя” – пазнавальная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
17.06	“Як абраць прафесію” - бяседа	Для навучэнцаў СШ	11.00
23.06	“Падарожжа па казках А.С. Пушкіна” – гульня-лато	Для навучэнцаў СШ	11.00
25.06	“Жывём і памятаем!” – патрыятычная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
<b>Дзіцячая бібліятэка № 13</b> <b>(вул. Акадэміка Красіна, д. 25) тэл. 399-43-96; 361-11-37</b>			
01.06	“Свет дзяцінства – свет пудаў” - гульнёвы калейдаскоп да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06-25.06	“Чэрвень – месяц чырвоны і румянец года” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
08.06-17.06	“Дзівоцтвы акіяна” - кніжная пазнавальная выстава да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-26.06	“Брэст – мая крэпасць” – кніжная выстава-дасье да 55-годдзя з дня ўрачыстага адкрыцця мемарыяльнага комплекса “Брэсцкая крэпасць-герой”	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 14</b> <b>(вул. Варвашэні, 11) тэл. 250-47-79; 282-33-84</b>			
01.06-30.06	“Генацыд – памяць і боль беларускай зямлі”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Ромка и малиновое У”- выстава ілюстрацый Юліі Купрэвай па кнізе Я. Залескай	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Законы на кніжнай паліцы”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-31.06	“Твае правы і абавязкі”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-31.06	“Быць здаровым – здрава” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Кніга на варце здароўя” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Жанчына. Радзіма. Жыццё”- кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Жаночыя рамёствы Беларусі” - кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Свежы подых гісторыі”- кніжная паліца да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Далідовіча	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“Свет дзяцінства – самы лепшы”- літаратурная сустрэча да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00
02.06	“Неўміручая памяць аб Еўрасінні”- кніжная паліца да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
04.06	“Вандроўка на экалагічным трамваі” - экалагічная гульня да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	11.00
08.06	“В тридевятом царстве, Пушкинском государстве” - літаратурная гульня	Для навучэнцаў СШ	11.00
10.06	“Залатая рыбка”- майстар-клас	Для навучэнцаў СШ	11.00
12.06	“Мы в город изумрудный идем дорогой трудной” - літаратурная гадзіна да 135-годдзя з дня нараджэння А. Волкава	Для навучэнцаў СШ	11.00
16.06	“История книжной закладки” - майстар-клас	Для навучэнцаў СШ	11.00

17.06	“Дзень памяці і смутку” - патрыятычная гадзіна да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.06-22.06	“Брэсцкая крэпасць. Цытадэль памяці”- кніжная выстава да 85- годдзя з пачатку абароны Брэсцкай крэпасці	Для шырокага кола чытачоў	
26.06-28.06	“Лёгкіх наркотыкаў не бывае”- кніжная выстава да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
28.06-29.06	“Моладзь – наша надзея, наша будучыня”- кніжная выстава да Дня моладзі і студэнства	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Кастрычніцкі раён</b>			
<b>Бібліятэка № 19</b>			
<b>(вул. Казінца, 122) тэл. 380-23-03; 324-70-12</b>			
01.06-12.06	“Які цудоўны гэты свет!” – кніжная выстава - прэзентацыя	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Заступніца” - гадзіна праваслаўных ведаў да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	11.00
10.06-20.06	“Стань донарам-выратуй жыццё людзям!” – тэматычная кніжная паліца да Сусветнага дня донара крыві	Для шырокага кола чытачоў	
20.06-29.06	“Хай нас аб’ядноўвае кніга”- кніжная тэматычная выстава да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
22.06	“Сохраняя памяць “ - прома-акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00
23.06	“Уважение к женщине: границы и такт” - гадзіна чытання	Для шырокага кола чытачоў	10.00
26.06	“Мир души” - духоўна-эстэтычная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
29.06	“Знаёмцеся – навінкі ” – бібліяграфічны агляд навінак дзіцячай літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00
30.06	“Знаёмцеся – навінкі ” – бібліяграфічны агляд навінак дарослай літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	12.00
<b>Дзіцячая бібліятэка № 4</b>			
<b>(вул. Жукоўскага, д.9/1) тэл. 377-07-33</b>			
01.06 – 31.06	“Зялёная планета” – кніжная паліца да Сусветнага дня навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	10.00
01.06	“Дзяцінства пад аховай” – калейдаскоп гульні да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	10.00
02.06	“Мы все рождены свободными” – правая сустрэча	Для навучэнцаў СШ	10.00
03.06	“Чем пахнут книги?” - гутарка-разважанне і майстар-клас	Для навучэнцаў СШ	10.30
04.06	“Рэха зялёнага леса” – інтэрактыўны час экалогіі да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	10.30
05.06	“Заступніца зямлі беларускай” – гутарка з прэзентацыяй да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для навучэнцаў СШ	12.00

07.06 14.06 21.06 28.06	“Шашки – это увлекательно!” - спартакіада па настольных гульнях	Для шырокага кола чытачоў	10.00
08.06	“На дне акіяна” – інтэрактыўны час пазнанняў да Сусветнага дня акіянаў	Для навучэнцаў СШ	10.00
08.06– 31.06	“Легендарная Брестская крепость” - кніжная выстава-напамін	Для шырокага кола чытачоў	
08.06 – 31.06	“В сорок первом, сорок памятном году” - кніжная выстава да 85-годдзя з дня пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	10.00
09.06	“Падарожжа з літарынкай” – літаратурная сустрэча	Для навучэнцаў СШ	10.30
10.06	“Кому мороженого?” - пазнаваўчы інтэрактыў па кнізе Д.Арсеньевай да Сусветнага дня марожанага	Для навучэнцаў СШ	10.30
11.06	“Разноглазый постовой” - чытанне кнігі М.Лазарэнскай, майстар-клас	Для навучэнцаў СШ	10.30
12.06	“Зачем животным хвост?” - інтэрактыўная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	10.00
15.06	“Приключения в мире фруктов и овощей” – інтэрактыўнае чытанне кнігі В.Канстанцінаўскай	Для навучэнцаў СШ	10.00
16.06	“Шоколадно-аппетитная история” - літаратурнае падарожжа па кнізе Ю.Івановай	Для навучэнцаў СШ	10.00
17.06	“В гнезде так шумно!” - пазнавальная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	10.00
18.06	“Ніхто не забыты” – гутарка з прэзентацыяй да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для навучэнцаў СШ	10.00
19.06	“Дзеці-героі Брэсцкай крэпасці” – патрыятычная гадзіна да 85 гадоў з пачатку абароны Брэсцкай крэпасці	Для навучэнцаў СШ	10.00
22.06	“Я жырафа” – літаратурна-пазнавальная гадзіна па кнізе Т.Вадзеневай	Для навучэнцаў СШ	

### Ленінскі раён

#### Нотна-музычная бібліятэка (пр-т Партызанскі, 3) тэл. 354-29-60; 355-29-42

01.06- 30.06	“Беларуская жанчына-неўміручая краса”- выстава па матэрыялах друку да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06- 30.06	“Календарь знаменательных дат музыкальной жизни – июнь”- інфармацыйная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06- 30.06	“В нашем доме тысячи пластинок”- рэклама фонда грампласцінак і знаёмства з рэдкімі і каштоўнымі экзэмплярамі	Для шырокага кола чытачоў	
01.06- 11.06	“Непаўторны свет дзяцінства”- выстава нот, дыскаў і грампласцінак да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06- 30.06	“Акварельный натюрморт”- мастацкая выстава Мікалая Мішчанкі	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“Дзіцячае радасці зоры...” - літаратурна-музычная сустрэча да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	17.00
05.06	“Мэрилин Монро от “А” до “Я”- музычна-пазнавальная гадзіна з праглядам кінафільма да 100-годдзя з дня нараджэння актрысы і спявачкі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
05.06- 17.06	“Где свет и музыка таинственно слились...Адажио”- музычна-гістарычная выстава да 355-годдзя з дня нараджэння кампазітара Т.Альбіні	Для шырокага кола чытачоў	

13.06	“Легендарный соловей Эллады”- агляд жыщя і творчасці да 80-годдзя з дня нараджэння спявака і музыканта Д.Русаса	Для шырокага кола чытачоў	13.00
18.06-30.06	“Беларускі кампазітар – В.Сярых” – выстава жыщя і творчасці да 75-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
20.06	“Музыкальные грани Валерия Золотухина”- агляд музычнай песеннай творчасці да 85-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	13.00
25.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
25.06	“Поющая поэзия Федора Глинки”- агляд знакамітых песен і рамансаў да 240-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	12.30
<b>Бібліятэка № 7 імя Я. Коласа</b> <b>(вул. Пляханава, д. 97, корп. 4) тэл. 322-76-06; 263-91-12</b>			
01.06-15.06	“Планета дзіцячага права” – кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Беларусь – краіна знакамітых жанчын” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Белорусская женщина – это душа Беларуси” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Женские судьбы в летописи Ленинского района” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Геноцид: трагические страницы истории Беларуси” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Простаму люду любоў аддала” – кніжная выстава да 185-годдзя з дня нараджэння Элізы Ажэшка	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“На планете доброты жить мечтаем я и ты” – выстава малюнкаў да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Верный солдат Виктор Некрасов” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-16.06	“Чудесный мир пушкинских сказок” – кніжная выстава да дня нараджэння А.С. Пушкіна	Для шырокага кола чытачоў	
06.06	“Новыя імёны беларускай сучаснай літаратуры” - паэтычная размова	Для шырокага кола чытачоў	12.00
06.06-08.06	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
08.06, 15.06, 22.06, 29.06	“Усё для здароўя – здароўе для вас” – урок здароўя	Для шырокага кола чытачоў	11.00
15.06-30.06	“Алімпійскія зоркі Беларусі” – кніжная выстава да Міжнароднага Алімпійскага дня	Для шырокага кола чытачоў	
17.06	“Нет времени скучать” – літаратурна-музычная гасцеўня	Для шырокага кола чытачоў	16.00
<b>Бібліятэка № 12</b> <b>(вул. Аўрораўская, 8) тэл. 316-00-89; 370-04-71</b>			
01.06-30.06	“Юбілейны партрэт чэрвеня”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“У госці да кніг”- кніжная выстава новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Здаровы лад жыцця”- кніжная выстава ў рамках праекта “Здаровы лад жыцця”	Для шырокага кола чытачоў	

01.06-30.06	“Кнігі на ўсе часы”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Жанчыны Беларусі – наш гонар”- кніжная выстава да Года Беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Гартаючы старонкі мінулага”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Новыя кнігі чытальнай залы”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Новая беларуская кніга”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Боль і гнеў”- кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Кнігі-юбіляры” - прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-16.06	“Дзяцінства светлы час”- прагляд літаратуры да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-20.06	“Для дзяцей і бацькоў”- прагляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Мая Беларусь”- фотавыстава Людмілы Навасельскай да Года Беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-19.06	“Клопат аб навакольным асяродзі”- прагляд літаратуры да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
03.06	“Кнігі на любы густ”- дзень інфармацыі, агляд літаратуры	Для шырокага кола чытачоў	11.00-19.00
04.06	“Кніга адкрывае свет”- дзень інфармацыі, агляд літаратуры ў чытальнай зале	Для шырокага кола чытачоў	11.00-19.00
13.06-30.06	“Памяць” – тыдзень кніг аб вайне, да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
15.06-30.06	“Мужество останется в веках”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
20.06-30.06	“Цена зависимости - жизнь”- кніжная выстава да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычных сродкаў і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
25.06-30.06	“Падарожжа ў краіну Непрачытаных кніг”- прагляд літаратуры да Дня моладзі і студэнства	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Бібліятэка № 16 (пр-т Ракасоўскага, 50) тэл. 324-83-88</b>			
18.06-25.06	“Сэрца помніць балючую дату” – тыдзень кнігі пра вайну да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа і 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
23.06-30.06	“Наркаманія: ад адчаю да надзеі” – кніжная выстава да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
26.06-06.07	“Твая зямля, твая Радзіма”- кніжная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 7 (вул. Дзянісаўская, д. 43) тэл. 337-24-03</b>			
01.06-05.06	“Права ведаць свае правы” – кніжная тэматычная паліца да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	

01.06	“Білет у лета” - гульня -віктарына да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00
01.06	“Летнія забавы” - гульня -віктарына да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	12.00
02.06	“Лепшыя сябры” - гульня –віктарына	Для навучэнцаў СШ	11.00
02.06	“Сябруем разам” - гульня –віктарына	Для навучэнцаў СШ	12.00
01.06-05.06	“Кліч душы і памяці” - выстава-разважанне да 80-годдзя з дня нараджэння Генрыхы Далідовічы	Для шырокага кола чытачоў	
03.06	“Гісторыя адной казкі” - літаратурная гадзіна да 135-годдзя з дня нараджэння Волкава А.М.	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06	“Дарога з жоўтай цэгля” – літаратурная сустрэча да 135-годдзя з дня нараджэння Волкава А.М.	Для навучэнцаў СШ	12.00
04.06	“Свята марожанага” – пазнавальная віктарына	Для навучэнцаў СШ	11.00
05.06-10.06	“Ефрасіння Полацкая – заступніца зямлі беларускай” – кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Кручу, кручу, кручу педалі, кручу...” - літаратурная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
05.06	“Мой сябра – ровар” – пазнавальны урок	Для навучэнцаў СШ	12.00
06.06-11.06	“Да нас прыходзяць пушкінскія казкі” – кніжная выстава да дня нараджэння Пушкіна А.С.	Для шырокага кола чытачоў	
08.06-12.06	“Мора кніг і кнігі пра мора” – тэматычная кніжная паліца да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
08.06-25.06	“Дарогай сяброўства і дабрыні” – кніжная выстава да Міжнароднага дня сяброў	Для шырокага кола чытачоў	
08.06	“Сяброўства назаўсёды” – інтэрактыўная гульня да Міжнароднага дня сяброў	Для навучэнцаў СШ	11.00
09.06	“Дзеці на ровары” - пазнавальная сустрэча	Для навучэнцаў СШ	11.00
10.06	“Дом пад блакітным дахам” - экалагічная гадзіна да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	11.00
10.06	“Давайце жыць дружна” - забаўляльная гульня	Для навучэнцаў СШ	12.00
11.06	“У госці да чараўніка” - літаратурная гадзіна да 135-годдзя з дня нараджэння Волкава А.М.	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.06	“Марожанае - гэта свята” - віктарына да Сусветнага дня марожанага	Для навучэнцаў СШ	12.00
11.06-25.06	“Я ў Брэст уваходжу, як у сорак першы год” – кніжная выстава-рэквіем да 85-годдзя з пачатку гераічнай абароны Брэсцкай крэпасці і Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
12.06	“Ідзем да чараўніка” – пазнавальна-забаўляльная гадзіна да 135-годдзя з дня нараджэння Волкава А.М.	Для навучэнцаў СШ	11.00
14.06-20.06	“Творца чароўнай краіны Аляксандр Волкаў” – кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
15.06	“Гісторыя казкі пра чараўніка” – літаратурны ўрок	Для навучэнцаў СШ	11.00
15.06	“Казка пра чараўніка” – літаратурна-пазнавальная сустрэча да 135-годдзя з дня нараджэння Волкава А.М.	Для навучэнцаў СШ	12.00
16.06	“Экалогія і я” - экалагічная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
17.06	“Экакультура” - экалагічная сустрэча	Для навучэнцаў СШ	11.00
18.06	“Марожанае для усіх” - гульня-віктарына да Сусветнага дня марожанага	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.06	“Сяброўства патрэбна ўсім” – пазнавальная гульня да Міжнароднага дня сяброў	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.06-25.06	“Молодзь і дзеці – надзея і будучыня Беларусі” – кніжная выстава да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	

26.06-30.06	“Твая будучыня без наркотыкаў” – кніжная выстава-заклік да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 17 (Ігуменскі тракт, 42) тэл. 271-81-78</b>			
01.06-30.06	“Генацыд - трагедыя беларускага народа”- пастаянна дзеючая кніжная выстава-напамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Беларускія традыцыі ў жаночых руках”- кніжная выстава-гонар Да года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-06.06	“Шануй бацькоў – іншых не будзе”- кніжная выстава-пабуджэнне	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Лета - добрая прыкмета”- кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-06.06	“Вобраз Еўфрасінні Полацкай у літаратуры і мастацтве”- кніжная выстава-партрэт да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
8.06	“Блакітнае ўпрыгожванне планеты”- экалагічнае асарці цікавых фактаў да Сусветнага дня акіянаў	Для навучэнцаў СШ	11.00
12.06-20.06	“Казачны чараўнік”- кніжная выстава-рэкамендацыя да 135-годдзя з дня нараджэння А. Волкава	Для шырокага кола чытачоў	
12.06	“Вучыся быць здаровым!”- гутарка-гульня аб здаровым ладзе жыцця	Для навучэнцаў СШ	11.00
16.06	“Гульні фарбаў”- акцыя да Дня малявання на асфальце	Для навучэнцаў СШ	11.00
18.06-30.06	“Медыцына ў літаратуры”- кніжная выстава да Дня медыцынскага работніка	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-30.06	“Памяць без межаў”- кніжная выстава-напамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-30.06	“Час не ўладны над веліччу Подзвігу”- выстава-інсталяцыя да 85-годдзя абароны Брэсцкай крэпасці	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Маскоўскі раён</b>			
<b>Бібліятэка № 1 імя Л.М. Талстога (вул. Маскоўская, 18) тэл. 263-82-58</b>			
01.06-30.06	“Геноцид белорусского народа” – кніжная выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“ПЦПИ. Каждый вправе знать о праве” – інфармацыйна-прававая зона	Для шырокага кола чытачоў	
01.06 - 30.06	“Московский район. Люди. События. Факты” – краязнаўчая кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06 - 30.06	“Июнь. Времена года на каждой странице” – цыкл выстаў- краявідаў па парам года	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Война прошла по этим судьбам” – кніжна-ілюстраваная выстава да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Книги с летним настроением” – кніжна-ілюстраваная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

01.06-30.06	“Мінск абараняецца” – кніжная выстава-памяць	Для шырокага кола чытачоў	
01.06	“Дзіцячая літаратура для лета” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
03.06	“Дыхание лета” – адкрыцце мастацкай выставы Н.Уваравай	Для шырокага кола чытачоў	15.00
06.06	“Давай поговорим” – літаратурная сустрэча-абмеркаванне	Для шырокага кола чытачоў	16.30
08.06-24.06	“Спасибо за жизнь!” – кніжная выстава да Сусветнага дня донара крыві	Для шырокага кола чытачоў	
20.06	“Читаем, делимся, обсуждаем” – літаратурная сустрэча-абмеркаванне	Для шырокага кола чытачоў	16.30
23.06-30.06	“Наркотику всегда НЕТ!” – літаратурная выстава-набат да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
24.06	“Великий Рембрандт” – прэзентацыя	Для карыстальнікаў сайта	
27.06	“Горячие новинки месяца” - агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	12.00

**Бібліятэка № 21  
(вул. Слабадская, 63) тэл. 206-29-65**

01.06-30.06	“В сердцах навеки” – выстава-успамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Сваё – значыць лепшае” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Беларуская жанчына: гісторыя, традыцыя, сучаснасць” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Твоя безопасность” – выстава-інфармацыя	Для шырокага кола чытачоў	
11.06-30.06	“Беларускія аўтарскія казкі” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
16.06	“Наша цудоўная сям’я”- вусны часопіс	Для шырокага кола чытачоў	18.00
26.06-27.07	“Наша Радзіма – Беларусь” – кніжная выстава-віншаванне да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
28.06	“Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
30.06	“Библиолето с книгой” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

**Бібліятэка № 22  
(вул. Я. Чачота, 23) тэл. 347-85-67; 343-84-87**

01.06-30.06	“Літаратурны каляндар” – беларускія пісьменнікі і паэты юбіляры чэрвеня 2026 года	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Жыццёвы і творчы шлях Генрыхы Далідовіча” – кніжная выстава да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	

01.06-30.06	“Пісьменніца з гарадзеншчыны” – кніжная выстава да 185-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшка	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Виктор Некрасов. Писатель и солдат” – кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Четыре высоты Елены Ильиной” – кніжная выстава да 125-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Затерянные миры Генри Райдера Хаггарда” – кніжная выстава да 170-годдзя з дня нараджэння пісьменніка	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Ричард Дэвид Бах – американский писатель, публицист” – кніжная выстава да 90-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“С книгой на планете лето” – кніжная выстава-калейдаскоп	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Защитим окружающую среду” – кніжная літаратурна-экалагічная выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Живая память войны” - выстава-напамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа, да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Молодёжь читает и советует” – кніжная выстава-прапанова да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
06.06-20.06	Дзень інфармацыі: адкрытыя прагляды. Агляд новых кніг і часопісаў	Для шырокага кола чытачоў	13.00
03.06	“Таинственный мир приключений и фантастики”-акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
10.06	“Судьбы и жизнь в женских романах” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
24.06	“Читаем исторические романы” – акцыя	Для шырокага кола чытачоў	12.00-14.00
<b>Дзіцячая бібліятэка імя М.Астроўскага (пр-т Газеты “Праўда”, 20А) тэл. 379-04-99</b>			
01.06	“Планета детства под созвездием Добра” - святочная праграма да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	10.30
02.06-30.06	“Усмешкі на старонках: вясельныя гісторыі для дзяцей” – кніжная выстава-асарці да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“Дзяцінства звонкі смех” - гутарка-прэзентацыя да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06	“Я нарадзіўся беларусам” - адкрыты дыялог па правах дзіцяці	Для навучэнцаў СШ	10.30
03.06	“Загадкі жывотнага мира” – экалагічны квіз	Для навучэнцаў СШ	10.30
03.06	“Правая культура школьніка” - урок-гутарка да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06-30.06	“Наша славетная асветніца” – кніжная выстава-прысвячэнне да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
04.06-22.06	“Прырода здзіўляе” – кніжная выстава-знаёмства да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
04.06-30.06	“Зелёная аптека” – кніжная выстава-дыялог з цыкла “Добрыя парады для вашага здароўя”	Для навучэнцаў СШ	
05.06	“Игротека. Весёлые кубики” - гульнявая праграма	Для навучэнцаў СШ	15.00
06.06	“Святая заступніца Беларусі” – інфарм-дасье да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для навучэнцаў СШ	11.00

06.06	“Игротека. Новый герой” - гульнявая праграма	Для навучэнцаў СШ	15.00
08.06-30.06	“Тэрыторыя права” - пазнавальная кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
09.06	“Лето книгами согрето” – гульня-віктарына	Для навучэнцаў СШ	11.00
09.06	“Добрым словом друг-друга согреем” – шчыры дыялог да Міжнароднага дня сяброў	Для навучэнцаў СШ	10.30
10.06	“Мы ў прафесіі гуляем” - займальная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	10.30
11.06-30.06	“По дороге из жёлтого кирпича” – кніжная выстава-казка да 135-годдзя з дня нараджэння Аляксандра Волкава	Для шырокага кола чытачоў	
11.06-30.06	“Управляй своим профилем: защита в мире соцсетей” – кніжная выстава-заклік	Для шырокага кола чытачоў	
11.06	“Лес – народная святыня і нацыянальнае багацце” - віртуальны экатур па Беларусі да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	10.30
16.06	“На шляху да новых ведаў” – гадзіна навуковых эксперыменаў	Для навучэнцаў СШ	10.30
18.06-30.06	“Мы не в праве забыть лихолетье войны” – кніжная выстава-рэквіем да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
18.06-30.06	“Ніколі не забудзем” – кніжная выстава-напамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
18.06-30.06	“Мудрэц з душою хлапчука” – кніжная выстава-роздум, прысвячаная Янкі Маўру	Для шырокага кола чытачоў	
19.06-30.06	“Цытадэль мужнасці” – кніжная выстава памяці да 85-годдзя з пачатку абароны Брэсцкай крэпасці	Для шырокага кола чытачоў	
19.06	“И помнит мир спасенный...” - гістарычная гадзіна да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для навучэнцаў СШ	11.00
22.06	“Вуліцы Мінска – імёны герояў” - гадзіна мужнасці да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для навучэнцаў СШ	10.30
22.06	“Тут размаўляюць толькі камяні” - гадзіна памяці да 85-годдзя з пачатку абароны Брэсцкай крэпасці	Для навучэнцаў СШ	10.30
23.06-30.06	“Наркамания – небяспечны шлях” – тэматычная кніжная паліца да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатэматычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
24.06-30.06	“Моладзь у аб’ектыве” – кніжная выстава да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 1 (Гарадскі вал, 3) тэл. 363-62-55</b>			
02.06	“По книжному морю под парусом лета” – игра-викторина	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06	“Цуд кніжнага лета” - вясёлы кнігамаршрут	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06	“Казачная гульнятэка ў бібліятэцы” - час настольных гульняў	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06	“Летняя гульнятэка ў бібліятэцы” - час настольных гульняў	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06	“Недзе ў Трыдзевятым царстве” - гучнае чытанне казак А.С. Пушкіна	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	9.30
04.06	“Приключения в Лукоморье” - игра-викторина	Для навучэнцаў СШ	11.00
08.06	“Прыгожыя месцы на планеце Зямля” - віртуальнае падарожжа	Для навучэнцаў СШ	11.00
09.06	“День хорошего настроения” - конкурсно-ігровая праграма	Для навучэнцаў СШ	11.00

10.06	“Самые, самые...” - эрудит-час	Для навучэнцаў СШ	11.00
10.06	“Казачная крыжаванка ў бібліятэцы” – пазнавальная гульня	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.06	“Як зрабіць вясёлым дзень?” - гучныя чытанні	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	9.30
15.06	“Чароўны свет кнігі” - бібліятэчная вандроўка	Для навучэнцаў СШ	11.00
16.06	“Хочу всё знать” – пазнавальная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
18.06	“Сказки про эмоции. Стыд” - гучныя чытанні	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	9.30
18.06	“Сюрпризы дремучего леса” - турнір знаўцаў прыроды	Для навучэнцаў СШ	11.00
25.06	“Жизнь без опасности” - пазнавальная праграма	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	9.30
<b>Дзіцячая бібліятэка № 6 імя В.Віткі (вул. К.Лібкнехта, 98) тэл. 377-27-2; 231-06-08</b>			
04.06, 11.06, 18.06, 25.06	“Чытаем кнігу – глядзім мультфільм” – кінагасцёўня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
01.06	“Улыбок детских негасимый свет” - конкурсна-гульнявая праграма да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06	“Мы все соседи по планете” - падарожжа па старонках Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06- 11.06	“Что за прелесть эти сказки” - кніжная выстава-вернісаж да дня нараджэння Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
05.06- 12.06	“Святая заступніца і асветніца Беларусі” - кніжная паліца-партрэт да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	11.00
09.06	Не секрет для всех вокруг, Неболейка - лучший друг!” - забаўляльна-гульнявая праграма	Для навучэнцаў СШ	11.00
09.06- 16.06	“Лучшие друзья моей души” - кніжная выстава-рэкамендацыя да Міжнароднага дня сяброў	Для шырокага кола чытачоў	11.00
10.06- 17.06	“Забытых книг забытые страницы: книжные хиты 70-х-80-х годов” - кніжная выстава-панарама	Для шырокага кола чытачоў	
10.06	“Я рисую свои права” - пазнавальна-мастацкая гадзіна	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	11.00
11.06	“Волшебная страна Александра Волкова” - літаратурна-гульнявая праграма да 135-годдзя Аляксандра Волкава	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.06- 18.06	“Национальные белорусские ремёсла: из прошлого в будущее” - кніжная літаратурна-мастацкая выстава	Для шырокага кола чытачоў	11.00
15.06	“Сети, а в них дети” - пазнавальна-забаўляльная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
16.06	“Цветочная фантазия” - забаўляльна-гульнявая сустрэча	Для выхаванцаў дзіцячых садоў	11.00
18.06	“О безопасности не забывай – “Юный спасатель” читай!” - пазнавальна-гульнявая вандроўка па старонках часопіса	Для навучэнцаў СШ	11.00
18.06- 25.06	“Чудеса и тайны океана” - кніжная выстава-захапленне да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	

19.06-26.06	“Набат войны стучит в наших сердцах” - кніжная выстава-рэквіем да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
22.06	“Лето классное и безопасное” - пазнавальна-гульнявая праграма	Для навучэнцаў СШ	11.00
23.06	“Путешествие в Олимпию” - пазнавальна-гульнявая праграма да Міжнароднага Алімпійскага дня	Для навучэнцаў СШ	11.00
23.06-30.06	“Скажи наркотикам - НЕТ!” - кніжная выстава-інфарміна да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
24.06-26.06	“Вдохновлённые женщиной”- конкурс гучных чытанняў да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	11.00
26.06-02.07	“Будущее нации в руках молодёжи” - кніжная выстава-рэкамендацыя да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
26.06-06.07	“Герои партизанского края” - кніжная выстава-паведамленне	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 15 (вул. Слабадская, 27) тэл. 358-86-28</b>			
01.06-30.06	“Сэрцы памятаюць” – кніжная выстава-памяць да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Гісторыі аб мужнасці і любові” – кніжная выстава-успамін	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Зялёная планета” – кніжная тэматычная выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	
01.06-30.06	“Еўфрасіння Полацкая: сімвал духоўнай культуры” – кніжная выстава-прысвячэнне да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
22.06	“Вечны агонь: памятаем і шануем” - гадзіна-разважанне	Для навучэнцаў СШ	11.00
<b>Партызанскі раён</b>			
<b>Бібліятэка № 5 (вул. Казлова, 2) тэл. 263-39-85</b>			
01.06-30.06	“Какая она – беларуская жанчына?” - тэматычная кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Вайна – старонка горкай памяці” - тэматычная кніжная выстава да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Бібліятэка № 6 (вул. Кашавага, 10) тэл. 378-90-00</b>			
30.06-07.07	“Адзіная і непаўторная Беларусь”- кніжная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
25.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Бібліятэка № 8 імя М.Багдановіча (вул. Даўгабродская, 12/2) тэл. 353-19-33; 352-13-19</b>			
01.06-30.06	“Нельзя забыць. Нельзя паняць. Нельзя оправдаць” – кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр	Для шырокага кола чытачоў	

	Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа		
01.06-30.06	“Радзімая зямля, прынікнуў я к табе...” – кніжная выстава па М. Багдановічу	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Год беларускай жанчыны: сіла, любовь і вдохновение” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06	“Детство – счастливая пора” – інфармацыйны час да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	13.00
05.06	“Из жизни пчёл” – віртуальны тэст да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для карыстальнікаў сайта	
08.06-14.06	“Женские лица российской и белорусской прозы” – кніжная выстава да Года беларускай жанчыны	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-28.06	“Затерянные миры Генри Хаггарда” - кніжная выстава да 170-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Першамайскі раён</b>			
<b>Бібліятэка № 15 імя Цёткі (вул. Талбухіна, 12а) тэл. 253-38-98; 240-00-68</b>			
01.06-30.06	“Мой мир” – выстава мастацкіх работ	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-30.06	“Книжная улыбка лета” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
12.06	“Волшебник изумрудного города” – тэматычны прагляд літаратуры да 135-годдзя з дня нараджэння Волкова А.М	Для шырокага кола чытачоў	
15.06-30.06	“Нашей памяти боль” – Кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай Вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
30.05	“Чытаем роднае, сваё” – дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Бібліятэка № 18 (вул. Каліноўскага, 55) тэл. 357-49-27; 352-30-77</b>			
01.06	“Брэсцкая крэпасць-герой” – красворд да 190-годдзя з часу закладкі першага каменя	Для карыстальнікаў сайта	
01.06-30.06	“Краіны роднай прыгажосць” - фотавыстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Мастера русской живописи” – кніжная выстава-ілюстрацыя рускіх мастакоў-юбіляраў	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-13.06	“Брестская крепость: история в камне” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-13.06	“Адчыняем невядомую Беларусь: турыстычныя маршруты” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Летние приключения на островах Чтения” – літаратурная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-15.06	“Жизнь на Земле в руках живущих” – кніжная выстава да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	
03.06-06.09	“Весть Красоты” – прагляд выставы рэпрадукцый С. М. Рэрыха	Для шырокага кола чытачоў	
06.06-20.06	“Тайны морей и океанов” – кніжная выстава да Сусветнага дня акеанаў	Для шырокага кола чытачоў	
19.06-30.06	“Они спасают наши жизни. Книги о врачах” - кніжная выстава-прапанова да Дня медыцынскага работніка	Для шырокага кола чытачоў	

20.06-30.06	“Остановись! Оглянись! Подумай” – кніжная выстава-папярэджанне да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
23.06	“Лето с библиотекой” – летняя чытальня	Для шырокага кола чытачоў	15.00
27.06	“Новые книги. Предлагаем прочитать” – інфармацыйна-бібліяграфічны агляд	Для шырокага кола чытачоў	11.00
<b>Дзіцячая бібліятэка № 2 (вул.К.Чорнага, 10) тэл. 257-03-92; 325-23-31</b>			
01.06	“Троіца”- пазнавальна-гульнівая праграма	Для навучэнцаў СШ	10.30
01.06-16.06	“Права ведаць свае правы”- кніжная тэматычная паліца да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-18.06	“Кліч душы і памяці”- кніжная выстава-разважанне да 80-годдзя з дня нараджэння Генрыха Далідовіча	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-12.06	“Еўфрасіння Полацкая – заступніца зямлі беларускай”- тэматычная паліца да 925-годдзя з дня нараджэння, да 865-годдзя з часу стварэння Крыжа Еўфрасінні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
03.06	“Кручу, кручу, кручу педалі, кручу...”- пазнавальная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	10.30
04.06-15.06	“Да нас прыходзяць пушкінскія казкі”- кніжная выстава да дня нараджэння Пушкіна А. С.	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“У чароўнай краіне казак А. Пушкіна”- літаратурна-мультыплікацыйная гадзіна да дня нараджэння	Для навучэнцаў СШ	10.30
05.06-15.06	“Дарогай сяброўства і дабрыні”- тэматычная паліца да Міжнароднага дня сяброў	Для шырокага кола чытачоў	
08.06-15.06	“Мора кніг і кнігі пра мора”- тэматычная паліца да Сусветнага дня акіянаў	Для шырокага кола чытачоў	
10.06	“Умей сябраваць і дабро рабіць”- гадзіна талерантнасці да Міжнароднага дня сяброў	Для навучэнцаў СШ	10.30
11.06-16.06	“Творца чароўнай краіны Аляксандр Волкаў”- кніжная выстава да 135-годдзя з дня нараджэння	Для навучэнцаў СШ	
12.06	“Дом пад блакітным дахам”- экалагічная гадзіна да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	10.30
16.06	“Свята марожанага”- пазнавальная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	10.30
18.06-29.06	“Я ў Брэст уваходжу, як у сорак першы год”- кніжная выстава-рэквіем да 85-годдзя з пачатку гераічнай абароны Брэсцкай крэпасці і Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
19.06-29.06	“Моладзь і дзеці – надзея і будучыня Беларусі”- кніжная тэматычная паліца да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
22.06	“Той самы першы дзень вайны”- гадзіна памяці да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для навучэнцаў СШ	10.30
23.06	“Алімпійскія гульні”- пазнавальна- забаўляльная гадзіна да Міжнароднага Алімпійскага дня	Для навучэнцаў СШ	10.30
24.06-30.06	“Беларуская жанчына – стваральніца будучыні”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	

25.06-30.06	“Твая будучыня без наркотыкаў” - кніжная выстава-заклік да Міжнароднага дня барацьбы са злоўжываннем наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
30.06-29.07	“Лета! Сонца! Канікулы!” - кніжная тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 5</b> <b>(вул. Русіянава, 48) тэл. 324-59-59; 270-59-58; 370-61-89</b>			
01.06-30.06	“Бяспека з ранняга дзяцінства” - тэматычная кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-21.06	“Удумлівы погляд на асобу і час” - кніжная выстава да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Далідовіча	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-25.06	“Дарогамі дзяцінства!” - кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“З павагай да спадчыны продкаў!” - дыялог-гутарка	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06-30.06	“Люблю мой край,старонку гэту!” - кніжна-ілюстрацыйная выстава да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Імя з нараджэння было ёй Прадслава” - гадзіна гістарычнага партрэта	Для навучэнцаў СШ	10.30
05.06-15.06	“Надзелена ў поўнай меры – розумам, дабратай, характам” - кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Природа нашей планеты состояние и проблемы!” - слайд-прэзентацыя да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	11.00
06.06-30.06	“Чысцейшая сутнасць душы чалавечай” - кніжная выстава да 185-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшкі	Для шырокага кола чытачоў	
08.06	“Что мы знаем об океанах и морях?” - слайд-прэзентацыя да Сусветнага дня акіянаў	Для навучэнцаў СШ	
17.06-30.06	“Несравненный Некрасов: от поэзии к жизни” - кніжная выстава да 115-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-30.06	“Дарогамі вайны-дарогамі Пабеды” - кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-30.06	“Ахвяры Вялікай Айчыннай вайны ў імёнах і датах!” - кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 10</b> <b>(пр. Незалежнасці, д.123) тэл. 234-98-09; 234-99-69</b>			
01.06	“Дзеці - кветачкі жыцця” - літаратурна-гульнявое асарці да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для навучэнцаў СШ	11.00
01.06-30.06	“Остров ЧИТАЛИЯ на планете ЛЕТО” - кніжная гурман-выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-19.06	“Лето вместе с Зайкой и Медвежонком” - гучныя чытанні казак Святланы Бахновой	Для навучэнцаў СШ	11.00
02.06	“У вас каникулы? Ура! В библиотеку вам пора! ” - інтэрактыўная пляцоўка	Для навучэнцаў СШ	11.00
02.06	“Будьте осторожными, найдите знак дорожный вы!” - урок бяспекі	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06	“Землю нужно тоже охранять: она, как мы, такая же живая!” - час экалогіі да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для навучэнцаў СШ	11.00
05.06-30.06	“Небесная покровительница, женщина –	Для шырокага кола чытачоў	

	просветитель” - асветніцкая кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай у рамках Года беларускай жанчыны		
05.06	“Мы - герои сказок, отгадайте без подсказок” - віктарына і відэапрагляд	Для навучэнцаў СШ	11.00
08.06	“Капля, речка, океан” - пазнавальная гадзіна да Сусветнага дня акіянаў	Для навучэнцаў СШ	11.00
09.06	“Встреча с титанами, или Интересные истории о динозаврах” - гадзіна цікавых ведаў	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.06	“Вкусно молоко коровье, подкрепит оно здоровье!” - гурман-віктарына	Для навучэнцаў СШ	11.00
15.06	“Легенды о цветах” – літаратурная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
17.06	“Протяни руку лапам” - відыгасцеўня ў рамках праекта “KINOMания”	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.06	“Дзень памяці – журботны, смутны дзень” - урок памяці да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для навучэнцаў СШ	11.00
<b>Савецкі раён</b>			
<b>Бібліятэка № 2 імя Н.К. Крупскай (вул. Усходняя, 56) тэл. 270-30-84; 378-71-47</b>			
01.06-14.06	“Любимые книги детей и родителей” – кніжная выстава-адкрыццё да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
04.06-20.06	“Нябесная апякунка зямлі беларускай” – кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай і 925-годдзя са дня нараджэння асветніцы	Для шырокага кола чытачоў	
05.06-21.06	“Беларусь і беларусы ў мастацкім свеце Элізы Ажэшкі” – кніжная выстава да 185-годдзя з дня нараджэння	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Зяе святлом праз цемру вякоў святое імя Еўфрасінні” – слайд-падарожжа да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай, 925-годдзя са дня нараджэння асветніцы і Года беларускай жанчыны	Для карыстальнікаў сайта	
05.06 – 26.06	“Перечитывая классику” – кніжная выстава-парада	Для шырокага кола чытачоў	
07.06-08.06	“Калейдоскоп книжных новинок” – выстава-прагляд новых паступленняў у кніжны фонд	Для шырокага кола чытачоў	12.00-17.00
09.06-30.06	“В гостях у солнечного лета” - выстава-вернісаж выхаванцаў ізастудый “Гармонія” і “Сонечны круг” ЦДАДзіМ “Светач”	Для шырокага кола чытачоў	
09.06-30.06	“Летом некогда скучать – будем книжки мы читать!” – кніжная выстава-вітрына	Для шырокага кола чытачоў	
11.06-26.06	“Книжный сад для малышей” – кніжная выстава-рэкамендацыя	Для шырокага кола чытачоў	
12.06-30.06	“Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят!” – кніжная выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
14.06	“Ничего на свете лучше нету, чем беречь любимую планету!” – эка-віктарына	Для шырокага кола чытачоў	12.00
15.06-30.06	“Маршруты белорусского туризма” – кніжная беларусазнаўчая выстава-падарожжа	Для шырокага кола чытачоў	
18.06	“Волшебный мир бабочек” – анлайн-віктарына	Для карыстальнікаў сайта	

18.06-28.06	“Літаратурное лето. Найдзі сваю любімую кнігу” – кніжная выстава да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Бібліятэка № 17 (Лагойскі тракт, 25) тэл. 343-23-42</b>			
01.06-30.06	“Абавязаны памятаць”- кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06	“Удумлівы погляд на асобу і час”- літаратурны агляд да 80-годдзя з дня нараджэння Генрыха Далідовіча	Для шырокага кола чытачоў	16.00
04.06-14.06	“Еўфрасіння Полацкая вачыма мастакоў”- кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-30.06	“Наркомания: в шаге от пропасти”- выстава-імпульс да Міжнароднага дня барацьбы са злужываннем наркатыхнімі сродкамі і іх незаконным абаротам	Для шырокага кола чытачоў	
24.06	Дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Фрунзенскі раён Бібліятэка № 4 імя М.В. Гоголя (вул. Лабанка, 22) тэл. 350-13-86; 350-13-92</b>			
01.06-30.06	“Рэха вогненных вёсак”- кніжная выстава-інсталяцыя, прысвечаная генацыду беларускага народу ў гады Вялікай Айчыннай вайны	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“ЛетоЦветоГалерея”- выстава дзіцячых малюнкаў	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-10.06	“Адчуванне часу”- кніжная выстава да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Далідовіча	Для шырокага кола чытачоў	
01.06-30.06	“Путешествуй с книгой”- кніжная выстава-прапанова	Для шырокага кола чытачоў	
09.06	“Замілаванасць роднай старонкай”- літаратурная гасцеўня да 185-годдзя з дня нараджэння Э. Ажэшкі	Для шырокага кола чытачоў	14.00
16.06-22.06	“Клятва Гипократа”- літаратурна-публіцыстычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
24.06	“Жывая мудрасць і чулае сэрца цэлай эпохі”- віртуальны рэсурс да 185-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшкі	Для карыстальнікаў сайта	
<b>Бібліятэка № 14 імя Ф. Багушэвіча (вул. Прытыцкага, 42) тэл. 304-97-87; 322-00-99</b>			
22.06	“Героі побач: маленькія гісторыі вялікай мужнасці” - размова ля кніжнай выставы да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	12.00
24.06	“Мои друзья всегда со мной” - віртуальны рэсурс да Міжнароднага дня сяброў	Для карыстальнікаў сайта	
27.06	“Путешествуй с книгой”- тэматычны агляд	Для шырокага кола чытачоў	11.00
27.06-29.06	“С новой книгой назначена встреча”- дзень інфармацыі	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 11 (вул. Жудро, 69А) тэл. 392-32-13</b>			

01.06-30.06	“Лета з добрай кнігай” – кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
01.06 - 02.06	“Путешествие в молочную страну” – пазнавальны час і майстар-клас	Для навучэнцаў СШ	11.00
02.06 - 30.06	“Смешные истории” - выстава кніг з праглядам кінажурнала “Ералаш”	Для шырокага кола чытачоў	
03.06	“Птицы рядом с нами” - пазнавальная гутарка	Для навучэнцаў СШ	10.30
05.06. - 30.06.	“Слова пра Элізу” – кніжная тэматычная паліца да 185-годдзя з дня нараджэння Ажэшкі Э.	Для шырокага кола чытачоў	
11.06	“Вандроўка і прыгоды дамавічка” - сустрэча з беларускай пісьменніцай Петрашкевіч Марынай Генадзьеўнай	Для навучэнцаў СШ	10.30
20.06 - 24.06	“Крэпасць - герой” – кніжная тэматычная паліца	Для шырокага кола чытачоў	
28.06 - 30.06	“З гонарам за сваю моладзь” – кніжная тэматычная паліца	Для шырокага кола чытачоў	
<b>Дзіцячая бібліятэка № 12 (вул. Прытыцкага, 18/3) тэл. 342-08-18</b>			
01.06-08.06	“Шчаслівае дзяцінства на роднай зямлі” – тэматычная кніжная выстава да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	
02.06-19.06	“Тваё цікавае кніжнае лета” – рэкамендацыйная выстава кніг у дапамогу летняму чытанню	Для шырокага кола чытачоў	
05.06	“Пушкіна казкі чытай, калі ласка!” – літаратурна-забаўляльная гульня-віктарына	Для навучэнцаў СШ	11.00
10.06	“Як сябруюць дзеці ў кнігах і на планеце” – літаратурна-забаўляльная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.06	“Казачныя героі – з кнігі на экран” – гадзіна адпачынку з праглядам мультфільмаў	Для выхаванцаў дзіцячага сада	11.00
12.06	“Тваё бяспечнае лета” – гадзіна перасцярогі і кірмаш карысных ведаў	Для навучэнцаў СШ	11.00
16.06	“Рознакаляровая планета Зямля” – экалагічна-пазнавальная вандроўка	Для навучэнцаў СШ	11.00
17.06–22.06	“Чорны ранак 22-га чэрвеня” – кніжная выстава-рэквіем да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа	Для шырокага кола чытачоў	
18.06	“А на досвітку была вайна” – гадзіна памяці да 85-годдзя з пачатку Вялікай Айчыннай вайны	Для навучэнцаў СШ	11.00
<b>Дзіцячая бібліятэка № 16 (вул. Якубоўскага, 32) тэл. 318-46-66</b>			
01.06	“Я-дзіця, я-чалавек” – гульня-гутарка	Для навучэнцаў СШ	11.00
01.06	“Сказаць сваё слова...” – кніжная выстава да 80-годдзя з дня нараджэння Г. Далідовіча	Для шырокага кола чытачоў	
02.06	“Фіялетаваы дзівосы прыроды” – слайд-падарожжа	Для навучэнцаў СШ	11.00
03.06	“Ты маеш права” – гутарка. Экскурсія	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06	“Цікава аб карысным” – гадзіна цікавых паведамленняў	Для навучэнцаў СШ	11.00
04.06	“Чароўны свет бібліятэкі” – урок інфармацыйнай культуры	Для навучэнцаў СШ	12.00
05.06	“Гэтыя загадкавыя стравы” – слайд-падарожжа	Для навучэнцаў СШ	11.00
08.06	“Героі кніг вандруюць па свеце” – віртуальнае падарожжа	Для навучэнцаў СШ	11.00

08.06	“Бяспека сям’і: чаму вучыць мама” – інфармацыйная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	12.00
09.06	“Таямніцы дзеда Усяведа” – слайд-падарожжа	Для навучэнцаў СШ	11.00
09.06	“Па старонках Чырвонай кнігі” – гадзіна экалогіі	Для навучэнцаў СШ	12.00
10.06	“Якія таямніцы хавае пясок?” – слайд-падарожжа	Для навучэнцаў СШ	11.00
10.06	“Белыя дзівосы прыроды” – слайд-падарожжа	Для навучэнцаў СШ	12.00
11.06	“Лета на планеце Ведаў” – літаратурная гульня	Для навучэнцаў СШ	11.00
11.06	“Запаведзі здароўя” – інфармацыйная гадзіна	Для навучэнцаў СШ	12.00
12.06	“Аранжавае дзіва” – слайд-падарожжа	Для навучэнцаў СШ	11.00
12.06	“Цуды лясной сцяжынкi”- гадзіна цікавых паведамленняў	Для навучэнцаў СШ	12.00
15.06	“Самы звычайны дзень” – гадзіна вольнага часу	Для навучэнцаў СШ	11.00
16.06	“Краіна Чыталія на планеце Дзяцінства” – літаратурная гульня	Для навучэнцаў СШ	11.00
17.06	“Знайдзі гаспадара” – літаратурнае бюро знаходак. Экскурсія	Для навучэнцаў СШ	11.00
18.06	“Гэтага нельга забыць” – урок памяці	Для навучэнцаў СШ	11.00
19.06	“З інфармацыяй на “ты” – урок інфармацыйнай культуры	Для навучэнцаў СШ	11.00

**Цэнтральны раён**

**Спецыяльная гарадская бібліятэка для невідущых і са слабым зрокам  
(вул. А.Пашкевіч, 9/2) тэл. 397-15-34**

01.06	“Чароўны край дзяцінства”- пазнавальна-забаўляльная гадзіна да Міжнароднага дня абароны дзяцей	Для шырокага кола чытачоў	11.00
02.06	“Небесная заступніца Беларусі” – кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для карыстальнікаў сайта	
02.06 – 08.06	“Наша гордасць і нябесная заступніца”- кніжная выстава да Дня памяці прападобнай Еўфрасінні, ігуменні Полацкай	Для шырокага кола чытачоў	
16.06 – 29.06	“Дзень памяці і смутку”- кніжная выстава-напамін да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларукага народа	Для шырокага кола чытачоў	
17.06	“Геноцид беларускага народа в годы Великой Отечественной войны на территории Минской области” - выстава да Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыда беларукага народа	Для карыстальнікаў сайта	

**Бібліятэка № 10 імя М. Мінковіча  
(бул. Шаўчэнкі, 15) тэл. 338-68-82**

01.06	“Счастливы вместе!” – кніжная тэматычная выстава	Для шырокага кола чытачоў	11.00
01.06	“Волшебная страна - Детство” – гадзіна цікавага	Для шырокага кола чытачоў	11.00
02.06	“Памяць засталася у спадчыну” – экскурс у гісторыю да 190-годдзя з пачатку закладкі першага каменя Брэсцкай крэпасці	Для шырокага к кола чытачоў	12.00
04.06-30.06	“Кніга кожнаму – кніга для кожнага” - інтэрактыўная пляцоўка	Для шырокага кола чытачоў	11.00
05.06	“Мудрасць бацькоўскай любові” - літаратурная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	12.00
05.06	“Люби, береги, охраняй” – экагадзіна да Сусветнага дня аховы навакольнага асяроддзя	Для шырокага кола чытачоў	

08.06	“Беларусь. Гісторыя і сучаснасць” – гульня-віктарына	Для шырокага кола чытачоў	11.00
09.06-28.06	“Праз кнігу да дабра і святла” - тэматычны прагляд	Для шырокага кола чытачоў	
10.06-21.06	“Прырода – лепшы настаўнік” - кніжная выстава	Для шырокага кола чытачоў	
15.06	“Моладзь чытае і раіць” - літаратурная вандроўка	Для шырокага кола чытачоў	15.00
17.06	“Мінск у легендах і паданнях” – пазнавальная гадзіна	Для шырокага кола чытачоў	
18.06-13.07	“Ганаруся Радзімай сваёй” –кніжна-ілюстрацыйная экспазіцыя	Для шырокага кола чытачоў	
22.06-30.06	“Будучыня за моладзю” – тэматычная кніжная выстава да Дня моладзі і студэнцтва	Для шырокага кола чытачоў	
22.06	“Шляхамі памяці і смутку” – гадзіна гістарычнай памяці	Для шырокага кола чытачоў	11.00
23.06	“Шлях да вялікіх перамог” – гадзіна-адкрыццё да Міжнароднага Алімпійскага дня	Для шырокага кола чытачоў	14.00
29.06	“Сустрэчы з новай кнігай” - дзень інфармацыі з аглядам новых паступленняў	Для шырокага кола чытачоў	10.00